

Песню бярыце з сабою...

АБЕЛІСКІ

Іван Карэнда (нар. у 1950-м) — сучасны беларускі паэт, празаік, журналіст, грамадска-палітычны дзеяч.

Вершы — Івана КАРЭНДЫ, музыка — Яўгена КСЯНЕВІЧА.

Куплет 1: Пад Масквою, Кіевам і Мінскам, Ля дарог, у стэпах і лясах — Абеліскі, славы абеліскі...

Прыпеў: Ім у бронзе, у граніце шэрым Моўчкі з намі крочыць праз вякі.

Куплет 2: А над імі птушак спеў вясновы І асенні ціхі лістапад... Ё маім сэрцы, цяжкаю падковай, Боль за ўсіх загінулых салдат.

Прыпеў.

Рубрыку вядзе Яўген КСЯНЕВІЧ.



Musical score for 'Abeliski' with lyrics and musical notation.

СЁННЯ

Сонца

Table with columns: Усход, Запад, Даўжыня дня. Rows for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Месяц

Маладзік 5 мая. Месяц у сузор'і Льва.

Імяніны

Пр. Анастасіі, Івана, Мікалая, Паўла, Пятра, Сцяпана, Сямёна, Сяргея.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Даты Падзеі Людзі

10 МАЯ

1745 год



1745 год — нарадзіўся (г. Гродна) Леан Сітанскі, скрыпач, дырыжор, педагог.

1892 год — у Мінску адбылося ўрачыстае адкрыццё першых дзвюх ліній коннай чыгункі.

1909 год — нарадзіўся Барыс Васілевіч Ерафееў, беларускі вучоны ў галіне фізіка-хіміі.

1934 год — нарадзіўся (вёска Дабрынь Ельскага раёна) Леанід Георгіевіч Бакштаеў,

савецкі і ўкраінскі акцёр тэатра і кіно. Народны артыст Украінскай ССР.



У кіно Леанід Бакштаеў пачаў здымацца з 1967 года. Рэжысёры даволі хутка вызначылі яго амплуа — на працягу двух дзесяцігоддзяў ён ствараў на экране гераічныя вобразы.

А саблівая часта акцёра выкарыстоўвалі ў ваенных стужках: «На Кіеўскім напрамку», «Камісары», «Бумбараш».

1919 год — нарадзіўся Даніэл Бэл, амерыканскі вучоны-сацыёлаг, заснавальнік тэорыі постындустрыяльнага (інфармацыйнага) грамадства.

1926 год — нарвежска-амерыканска-італьянская экспедыцыя ў складзе 16 чалавек пад кіраўніцтвам Р. Амундсена.

1934 год — нарадзілася Юлія Друніна, савецкая паэтэса-франтавік, грамадскі дзеяч.

1940 год — нямецка-фашысцкія войскі ўварваліся ў Бельгію, Нідэрланды і Люксембург, а затым праз гэтыя акупаваныя тэрыторыі — у Францыю.

Тэлесеткі

«Еўрабачанне» — буйным планам


Ужо ў гэту нядзелю ў Тэль-Авіве пройдзе ўрачыстая цырымонія адкрыцця 64-га міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне».

Беларуская ўдзельніца ўжо правяла дзве індывідуальныя рэпетыцыі на вялікай сцэне. І калі падчас першай рабцы фота альбо відэа было строга забаронена, то пасля ўнясення рэжысёрскіх карэктыў конкурсныя пастаноўкі і касцюмы ўдзельнікаў перасталі быць сакрэтам для прыхільнікаў конкурсу.

Прамую трансляцыю абодвух паўфіналаў і фінала 14, 16 і 18 мая ўжо традыцыйна будуць весці тэлеканал «Беларусь 1» і міжнародны спадарожнікавы канал «Беларусь 24».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Фінансавыя аналітыкі рэкамендуюць ужо сёння пачаць рабіць падушку бяспекі на восень.

дзяўчыны: «Мая мама — астралаг».

У ПВТ сакратару-рэферэнтаў на сумойі просяць паўтарыць прымаўку — «Стартапілі, стартапілі, ды не настартапілі».

— Паглядзі, дарагая, які ў мяне сёння выдатны ўлоў.

— Суседка бачыла, як ты заходзіў у рыбны магазін.

— Ну, частку рыбы прыйшлося, вядома, прадаць.

Тры чароўныя словы, каб займець увагу любой

Праведнік цягніка дома па звычцы зачыняе прыбіральню на ключ.

Announcement about a contest for 'Zvezda' magazine with prizes and rules.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯУКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВИНАУ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

http://www.zvezda.by; e-mail: info@zvezda.by. ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЕКЛАМЫ e-mail: reklama@zvezda.by.